

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЁНА

№ 186 (1153) ЧАЦЬВЕР, 14-га жніўня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫЇ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 39
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсамольная 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДАННЯ Х.

Кашт асобнага №—2 кап.

ЛІКВІДАЦЬ ПРАРЫЎ

Комсамол Беларусі ўзяў на сябе абавязак даць рэспубліцы 1 мільён тон сілоснай масы. Прайшло ўжо амаль 4 месяцы, як абвешчан паход комсамолу на сілос.

За гэты час наша газета вя раз узнімала пытаньне перад працоўнай грамадзкасьцю і органамі РСІ, што комсамолу не дапамагаюць у працы, а мясцамі некаторыя гаспадарчыя і савецкія органы бюрократычнымі адносінамі душаць ініцыятыву і добрыя пачынаньні паасобных комсамольскіх камітэтаў і ячэек.

Разам з гэтым мы сыгналізавалі перад шэрагам раённаў і акруговых організацый комсамолу аб іх бяздзейнасьці і прарывах на фронце сілосаваньня. Вароўшэ, ЦК ЛКСМБ у сваёй пастанове патрабаваў ад комсамольскіх камітэтаў і ячэек ужыць тэрміновыя захады, якія забясьпечылі-б практычнае ажыццяўленьне заданьняў па сілосаваньню і патрабаваў ад кожнага камітэту і ячэйкі адказнасьці за сілосаваньне. Але ўсё гэта застаўся на ўважэньні і бяздзейнасьць працягваецца.

Зараз паступаюць да нас весткі з месца аб выніках працы. Гэтыя весткі даюць яскравы малюнак неадпавядальнага становішча працы і бяздзейнасьці ў справе сілосаваньня з боку комсамольскіх організацый і асабліва земаргану, колгасных, жывёлагадоўчых устаноў і сельсаветаў. У выніку гэтай бяздзейнасьці, іляя сілосаваньня на БССР выканан толькі на 0,5 проц.

Сілосны тыдзень, які павінен быў стаць рашучым мерапрыемствам у выкананьні плянавага заданьня на даў памаданах вынікаў. Навокал яго правядзеньня на былі мобілізаваны масы савецкай грамадзкасьці, а мясцамі паасобныя чынушкі з савецкіх і коопэрацыйных організацый сабатавалі і зрываў працу (Сіроцінскі, Тураўскі і іншыя раёны).

І яшчэ горшыя справы з сілосаваньнем на індывідуальным бядняцка-серадняцкім сэктары. Тут зусім не праводзілася ніякай працы. Культасветныя ўстановы вёскі не пераклучылі сваю агітацыйна-пропагандыскую працу на правядзеньне сілосаваньня, а бяздзейнічаюць.

Асобныя партыйныя камітэты не кіравалі працай не аказвалі належнага падтрыманьня ў правядзеньні комсамольскімі організацыямі паходу на сілос.

Усё гэта разам узятае паставіла нас зараз перад фактам зрыву працы па сілосаваньню шэрагам аруг і раёнаў.

Зараз-жа неабходна па ударнаму мобілізаваць усе сілы, каб скарэйшэ чась, які шчэ застаўся на выкананьне заданьня.

Мы з усёй катэгорычнасьцю выступаем супроць існуючай бяздзейнасьці за справу сілосаваньня і патрабуем ад савецкіх, партыйных і іншых кіруючых органаў выданьня спецыяльнай пастанова, якая-б усклала адказнасьць за правядзеньне сілосаваньня на савецкія, коопэрацыйныя і іншыя ўстановы і прыцягнула вінаватых за зрыв сілосаваньня да адказнасьці.

Мы патрабуем ад комсамольскіх ячэек і камітэтаў мобілізаваць усю масу комсамольцаў на практычнае правядзеньне працы па кананьню ям, збору сілосных культур і правядзеньню консервавannya, увязаўшы гэтую працу з уборкай ураджаю і падрыхтоўкай да асельнай сяўбы, вакроўваючы зараз-жа брыгады на дапамогу колгасам і савгасам, організаўваючы працу ў індывідуальным сэктары па колэктыўнай пабудове сілосных ям і траншэй.

Праверыць, як спецыялісты выконваюць узятыя на сябе абавязавальствы, дапамагачы комсамолу ў правядзеньні паходу на сілос, у сумеснай працы.

Побач з гэтым, патрабуем ад сельсаветаў уключыць у круг сваёй практычнай штодзённай працы, працу па сілоснаму будаўніцтву, забясьпечыўшы поўнае выкананьне плянаў па сілосаваньню.

Кожны камітэт і ячэйка комсамолу павінны памятаць, што іх бяздзейнасьць кладзе чорную пляму на ўсю Беларускаю організацыю, што іх бяздзейнасьць у справе сілоснага будаўніцтва пагражае зрывам пасьпяховага вырашэньня праблемы жывёлагадоўлі.

На губляючы паводае хвіліны, комсамольскія камітэты і ячэйкі павінны зараз-жа па-ударнаму праводзіць працу. Заданьне Наркамзему павінна быць поўнасьцю выканана.

ПАСТАНОВА ЦК ЛКСМБ аб выданьні кіно-фільму да X-га Усебеларускага зьезду комсамолу

1. Падтрымаць ініцыятыву групы комсамольцаў і рэдакцыі „Чырвонай Зьмены“, высунуўшых ідэю ўтварэньня комсамольскага кіно-фільму да X-га зьезду комсамолу. Прасіць Белдзяржкіно тэрмінова вырашыць гэтае пытаньне і забясьпечыць сьвечасовым выданьнем фільму.

2. Комсамольскі кіно-фільм павінен быць па сутнасьці мастацкай справаздачай ЦК ЛКСМБ перад зьездам, ён павінен адбіць барацьбу комсамолу за генэральную лінію партыі і ўдзел комсамолу ў сацыялістычнай будоўлі. Улічваючы, што ўтварэньне такога кіно-фільму можа быць удалым толькі ў тым выпадку, калі ён будзе створан комсамольскімі масамі і масамі рабоча-сялянскай моладзі, ЦК заклікае ячэйкі і моладзь прыняць актыўны ўдзел у асьвятленьні вопытаў працы ячэек на старонках „Чырвонай Зьмены“, падшуканьня аб'ектаў кіно-адымак і складаньня сьцэнарыя для кіно-фільму.

3. Даручыць рэдакцыі „Чырвонай Зьмены“ забясьпечыць кіраўніцтва па зьбіраньню матар'ялу для кіно-фільму.

„Браты, — наперад, да свабоды!“

У пачатку ліпеня ў Нямеччыне, у акрузе Торгаў, успыхнула забастоўка нямецкіх і польскіх батракоў у некалькіх маейтах. Кіравала стачкай рэволюцыйная профоліцыя (оповіцыя рэволюцыйных рабочых унутры згоднага саюзу).

Бастуючы патрабавалі павышэньня зарплатаў, адмены прымушовай працы жонак батракоў, аплаты звыштэрміновай работы і аплаты натурай. Забастоўка праводзілася ў знак солідарнасьці з бастуючымі металістамі ў акрузе Мансфэльд.

На гэтым законны патрабаваньні батракоў абшарнікі адказалі поліцэйскімі мерапрыемствамі. Так, у маейтку Адальвіц супроць бастуючых рабочых было накіравана 150 поліцэйскіх. Асабліва жорстка абрушылася абшарнікі і поліцэйскія супроць прышоўшых польскіх батракоў. На запатрабаваньні абшарнікў стаць на работу польскія батракі адказалі сьпевам рэволюцыйнай песьні „Браты, — наперад, да свабоды!“

Прадстаўнікі ўлады сільком пасадзілі батракоў на грузавікі і перакінулі іх на польскую мяжу. Але і гэта не аслабіла бастуючых. Асабліва стойка трымаліся жанчыны і моладзь. На дапамогу абшарнікам пасьпяшылі згоднікі, а таксама „правадыры жоўтых (меншавіцкіх) хрысьціянскіх саюзаў. За сьпіною рабочых лвы надпісалі „Згоду з прадырьемцамі, чым і была сарвана стачка.

З прычыны склаўшагася становішча была склікана канфэрэнцыя дэлегатаў бастуючых, якая нарашыла організаваным парадкам спыніць стачку. Пры гэтым усе дэлегаты адзідушапа заявілі, што спыненьне стачкі яшчэ не азначэ, што воля сельгасрабочых да барацьбы зломлена. Яны ні ў якім разе ня зьбіраюцца прасіць літасьці ў юнкероў (абшарнікаў), а пачатая барацьба—гэта сыгнал для ўсіх батракоў Нямеччыны.

Конфэрэнцыя зачынілася пад сьпеў „Браты, — наперад, да свабоды!“

Як паведамілі орган кампартыі Сярэдняй Нямеччыны—газета „Клясэнкамф“—абшарнікі прымушаны былі пайсьці на частковыя ўступкі В. Р.

Пяць мільёнаў беспрацоўных у Амэрыцы

НЬЮ-ЁРК, 12. Вядомы амэрыканскі статыстык профасар Эртэль лічыць, што ў Амэрыцы ў сучасны момант знаходзіцца каля 5 мільёнаў беспрацоўных, тады як на офіцыйных даных—беспрацоўных усяго 2 мільёны. Профасар Эртэль нядаўна адмовіўся ад работы ў дзяржаўным статыстычным бюро а тэй прычыны, што ўрадавыя органы „скажалі“ статыстыку беспрацоўя.

Новы выпад цьвердапалых супроць СССР

ЛЭНДАН, 12. У сувязі з паўстаньнем афрыдыяў у Індыі, ангельскі консерватыўны друк ізноў умацняе агітацыйную кампанію. Газэты крычаць аб бальшавіцкай агітацый і закліваюць да разрыву зносінаў з СССР. „Манчэстэр Гардыян“, аднак, адзначае, што справа ня ў адной толькі камуністычнай прапагандзе і што на паўстаньне афрыдыяў штурхнула таксама галоднае існаваньне.

Выбары на 5 конгрэс Профінтэрну

БЭРЛІН, 9. Па паведамленьню Швайцарыі, па ўсёй краіне адбываюцца выбары дэлегатаў на 5-ы кангрэс Профінтэрну. У Шангаўзе адбыўся масавы сход рабочых, на якім дэлегатам быў выбран рабачы—маталіст буйнага маталюрваюцца выбары дэлегатаў на 5-ы кангрэс Профінтэрну. У Шангаўзе ад рабочых французскай Швайцарыі выбраны будаўнічы рабочы.

КОМСАМОЛЬСКАЕ ВІТАНЬНЕ пролетарскім фізкультурнікам Нямеччыны!

Нямецкія фізкультурнікі ў Менску

Учора ў Менск прыехала рабочая футбольная каманда Нямеччыны. Каманда прабудзе ў Менску 3 дні. Наведае шэраг заводаў і фабрык, пасьля чаго выедзе ў Гомель.

Усебеларуская нарада сэкратароў РК ЛКСМБ 18 жніўня ЦК ЛКСМБ

склікае нараду сэкратароў РК ЛКСМБ з ПАРАДКАМ ДНЯ:

1. Значэньне ліквідацыі аруг і організацый работы райнаму і ЦК (данядачы Рындыч).
 2. Аб усагульным навучаньні і ліквідацыі няпісьменнасьці (Наркамасьветы).
 3. Аб нагасна-вытворчым паходзе (данядачы Рундзіці).
- На нараду выклікаюцца ўсе сэкратары райкомў ЛКСМБ Віцебскай, Менскай і Аршанскай аруг. Сэкратары:—Слуцкага (Бабруйшчына), Рэчыцкага (Гомельскі), Лепельскага (Полацк) і Петрыкоўскага РК (Мазыр).
- Таксама выклікаюцца сэкратары Магілёўскага, Бабруйскага, Гомельскага Полацкага і Мазырскага АК ЛКСМБ.

ЮНЬ-УСЯН У РУКАХ ЧЫРВОНЫХ

ЧАСТКІ ЧЫРВОНАЙ АРМІЎ У 5-ЦІ МІЛЯХ АД ЧАНША

Імпэрыялістыя ўсяго сьвету рыхтуюць адзіны плян рабаўніцтва ў Кітаі

ШАНХАЙ, 12. Як паведамляюць Ханкоў, чырвоная армія адступіла ад Чанша ў поўным парадку да сур'ёзных страт. У сучасны момант армія валазіць сваё матар'яльнае забясьпечаньне, значна падняла сваю бяздольнасьць і значна ўмацавалася маляр'яльна.

Часткі чырвонай арміі спыніліся ў 6-ці мілях ад Чанша і зноў адваілі актыўныя дзеяньні. З японскіх крыціц ідуць чуткі аб паўстаньнях у арміі Хо-Дзіяна, акал Чанша.

ШАНХАЙ, 12. Як паведамляюць Ханкоў, асобныя часткі чырвонай арміі прапугваюць операцыі ў вяршыні Ханькоўскай чыгункі. Нямінскія войскі заявілі Юнь-Усян, якіяюць ваенныя аэропланы заваўваюць раёны размяшчэньня чырвоных войск бомбамі.

ЛЭНДАН, 9. Становіцца ўсё больш відавочным, што ў Вашынгтоне ідэя распрацоўка адзінага пляна сумеснага дзейнчання П.А.З.Ш., Ангельшчыны, Японіі і Кітаю. Аб гэтым сьведчаць абвяржэньні газэт, якія публікуюцца ў надта двухсэнсавым і ўгнётацкім духу. Хлусьня газэт з вяршыні зьверскіх пагромаў чырвонай арміі працягваецца, хаця галосны сумняваюцца ў посьпеху імпэрыялістаў.

ЛЭНДАН, 11. Згодна атрыманых тут вестак у Кітаі ня спыняюцца пакараньні сьмерцю камуністых. У Ханкоў пакарана сьмерцю 11 камуністых. У паўднёвым Кітаі 46 камуністых. Ангельскі крэйсэр «Бэрвіч» вышаў з Вэй-Хай-Вэй (Порт провинцы Шандунь) у Ханкоў.

ШАНХАЙ, 12. Згодна паведамленьня з Ханкоў, у Чанша ня спыняецца разьлюшань белы тэрор. Сярод тысячы арыштаваных пераважае большасьць ня мае ніякіх адносін да рэволюцыйнага руху. Масава пакараньні сьмерцю людзей, якія падазраюцца ў дачыненьні да камунізму, адбываюцца штодня. Уведзены асады стан. Жыхарам забаронена зьяўляцца на вуліцах насяля 3 гадзін дня.

БЭРЛІН, 12. „Франкфуртэр Цейтунг“ указвае, што ў Нанкінскай арміі служаць некалькі тысяч белогвардзейцаў, якія прымаюць ўдзел у бойках супроць паўночнай коаліцыі.

Вялікая колькасьць белогвардзейцаў займае пасады таксама ў ангельскай поліцыі ў Шангаі У склад шанхайскага добраахвотнага корпусу ўваходзіць белогвардзейская каманда, апраўтая ў ангельскую форму і добра ўвброеная. Белогвардзейцы ма ршыруюць пад раў.



ангельскім сьцягам і расьпяваюць монархічныя сьпэвы. Турэмная вярта ў Шанхаі, якая складалася раней з індусаў, заменена зараз белогвардзейцамі. Далей газэты указвае, што расейскімі белогвардзейцамі карыстаюцца ў якасьці штрэйбрэхэ-

АБАВЯЗАК ВЫКАНАН... НА ПАУПРОЦАНТА

РАБОТА СТАЙЦЬ НА АДНЫМ МЕСЦЫ

КОМСАМОЛЬСКАЯ ІНІЦЫЯТЫВА ШМАТ ДЗЕ РАЗЬБІВАЕЦЦА АБ ГЛУХУЮ СЫЯНУ БЮРОКРАТЫЗМУ РАЁННЫХ УСТАНОЎ І РАБОТНІКАЎ

Прарыў на сілосным фронце паглыбляецца. Рахунак застаецца не аплочаным

Упарта змагацца за вагар жывёлагадоўлі, — за сілос

ЗВОДКА З ФРОНТУ СІЛОСНАГА БУДАЎНІЦТВА

Гэтымі днямі ў ЦК ЛКСМБ з раёнаў і акруг пачалі паступаць „доўгачаканыя“ звесткі аб ходзе сілоснага будаўніцтва і сілосавання кармоў па акругах і раёнах усёй БССР. Трэба адзначыць, што далёка ня ўсе раёны прыслалі звесткі аб ходзе сілосавання. З акруг-жа весткі падала толькі Магілёўская.

Усяго на 10-е жніўня па Магілёўскай акрузе было выкапана 189 ям і траншэй агульнай умяшчальнасцю ў 10.592 куб. мэтраў, што складае 3,5 проц. выкапання пляну Наркамзему. Засілована 665 т.н корму, што складае 0,5 проц. пляну. Па раёнах акругі арганізуюцца суботнікі, працуюць ударнікі.

На 11-е жніўня выкапана дадаткова 700 кв. мэтраў, загатоўлена сілоснай масы 5090 тон.

Па Асіпавіцкім р-не (Бабруйшчына) выкапана 7 сілосных ям (3 яшчэ незакончаны), што складае 11,66 проц. плянава а задання. Сілованыя кармоў не праводзіцца.

На 9-е жніўня 1930 г. па Сіроцінскім раёне (Віцебшчына) пачынаецца 17 сілосных устаноў, з якіх сілосных траншэй—4, па бакштаў—1, прымытуных сілосных ям—12, што складае 4,7 проц. выкапання пляну.

Засілована кармоў 12 тон, што складае 0,18 проц. пляну. У гэтых устаноўках пачынаюцца выкапні на ў сацыялістычным сэктары. Па індывідуальным ніводнай ямы (ня выкапана. Месячнік с лосавання зрываецца. Раённыя мясцовыя арганізацыі бяздзейнічаюць, комсамольская арганізацыя не атрымлівае ніякай дапамогі.

Па Слуцкім раёне (Бабруйшчына)

на 10-е жніўня пабудавана 30 ям і 3 траншэй, з якіх 6 ужо засілованы прыблізна на 15 тысяч пудоў.

Па раёне трэба выкапаць 159 ям. Кіруючыя органы коопэрацыйнай колгаснай сістэмы, Раймалжывёлкааюз і Райпалыводсаюз слаба дапамагаюць комсамолу ў правядзенні сілоснай кампаніі. Няма звестак аб колькасці пабудаваных ям і траншэй. РВК і сельсаветы зусім бяздзейнічаюць.

Па Уваравіцкім раёне (Гомельшчына) у сув'язях і колгасах павінна быць пабудавана 23 ям і 4 бакшты і ў індывідуальным сэктары 69 ям. На 10-е ў колгасах і савгасах пабудавана 13 ям, з якіх 1 засілована. Індывідуальны сэктар не пабудаваны ніводнае. У час дз. с. дз. з'явіліся ў вёскі былі накіраваны брыгады па сілосаванню, якія і зараз працуюць там.

Прычына заватда павольных тэмпаў пабудовы сілосных ям крыецца ў няўважлівых адносінах рэўняй агрономіі, у прыватніцкіх аграномаў Салаўева, якому было даручана распараджаць пляны пабудовы сілосных ям і разаслаць іх па сельсаветах. Але ён гэтыя планы пратрымаў больш паўтара месяца.

Салаўеў прыцягнут да судовай адказнасці.

На 10-е жніўня ў Самахваўскім р-не (Меншчына) сіламі комсамольскіх ячэй пабудавана 16 сілосных ям. Частка колгасаў, замест пабудовы новых ям, скарыстоўвае складны. Усяго па раёне намечана засіловаць 6600 тон сілоснай масы, засілована... амаль нічога.

У ПАЛОНЕ Б'ЗДУШЦА І БЮРОКРАТЫЗМУ

На старонках „Віцебскага Пролетара“ ня раз пісалася аб Сіроцінскім Райколгасасаюзе і комсамольскай арганізацыі раёну, якія злучылі бяздзейнічаюць і зрываюць сілосаванне. Ня так даўно рэдакцыя „Віцебскага Пролетара“ і Акружным Камітэтам ЛКСМБ быў зроблен надэт на раённыя ўстановы Сіроціна па пытанню сілосавання кармоў. Надэт выявіў абуральныя адносіны райколгасасаюзу, РВК і райкому комсамолу да сілосавання.

На запытаўне ў старшыні Райколгасасаюзу Гарадзюкіна: — „Што робіцца ў вас па сілосаванню“, — ён адказаў: — „Я не магу ўсё ведаць. Запытайцеся ў Шалапавай, яна ў нас ведае культурна-масавы працай“. Здаецца, што да гэтага адказа камэнтары непатрэбны. Застаецца сказаць, што Райколгасасаюз ігноруе важнейшую гаспадарча-політычную задачу—сілованне.

Агрономічны персанал таксама ніякага ўдзелу ў працы па сілосаванню ня прымае. Па яго думцы сілосаваннем яшчэ рапа займацца. Трэба пачакаць да восні і толькі тады разгортваць працу.

Пры налёце выявілася, што ў дзесяціх колгасах вырыта толькі

4 ямы, з якіх 2—сіламі комсамольцаў.

У Райколгасасаюзе засталася нескарыстанымі 3593 кілаграмы кукурузы.

Сельсаветы раёну таксама бюрократычна адносяцца да сілосавання. Старшыні сельсавету гавораць што ім няма часу займацца гэтай справай, ёсць важнейшыя справы.

Раённы камітэт комсамолу не мобілізуваў увагу комсамолі і працоўнай моладзі на барацьбу за сілос. Член райкому Бярлін, які быў вылучан у штаб па раёну, ніякага ўдзелу ў яго працы ня прыняў і нават сарваў налёт.

РК КП(б)В таксама нічога ня робіць у справе сілосавання і толькі пасля асаблівых дамаганьняў сакратара РК ЛКСМБ і прадстаўнікоў а рэдакцыі было пастаўлена пытанне на паседжанні бюро РК КП(б)В аб сілосе.

Трэба адзначыць, што сыгналяў аб зрыве сілосавання Сіроцінская арганізацыя ня ўчула і комсамол да сёньнешняга дня топчацца на месцы, а Райколгасасаюз, РВК і сельсаветы працягваюць абмаўскія тэмпы ў гэтай рабоце.

Шульман.

А ВОЗ І ЗАРАЗ ТАМ

Комсамольская арганізацыя Віцебскага раёну амаль нічога не зрабіла ў справе сілосавання. Шмат ячэек, як Шумянская, Доўжанская і Астравенская, зусім бяздзейнічаюць у гэтым напрамку. Шырокія масы бядняцка-серадняцкага насельніцтва ніякага ўдзелу ня аб сілосе ня маюць. Месячнік па сілосаванню не ўзварушыў раённыя ўстановы і таму ня даў ніякіх вынікаў. Райком комсамолу фактычна склаў з сябе адказнасць за сілос, узяўшы ўсю працу на спецыяльныя брыгады па сілосаванню. А тым

таксама гуляюць. Агрономічны персанал у гэтых адносінах зусім бяздзейнічае. Сярод некаторых агрономаў існуюць упадзіцкія настроі і явяр'е ў выкапання плянавых заданняў.

Саломарзкі і сілосарзкі, якія маюцца ў раёне, не адрамантаваны. Па раёне выкапана 12 сілосных ям і пабудавана адна бакшта і адна траншэй.

Райком комсамолу далей разважаюць і пасылкі бюрократычных рэзолюцый не пашоў.

Язэп Чорны.

Ударная работа райгалавацяпаў па будаўніцтву папяровых траншэй і бакштаў

У Вульскім раёне (Палаччына) з сілосаваннем нічога ня зроблена. Райвыканком, райколгасасаюз і райком КСМ працягваюць лўна бюрократычнае галавалупства і скажэньне дырэктыву партыі, саюзу і ўраду ў гэтым напрамку.

Сума 120+60=180. Так зафіксавана ў пратаколе нарады пленуму бюро Вульскага райкому КСМ. Сума 120+60=180 кажа аб тым, што колгасы раёну павінны пабудавать 120 ям і траншэй, а індывідуальна-бядняцкія гаспадаркі—60, а разам па раёне павінна быць пабудавана 180 сілосных ям і траншэй.

„Работа па сілосаванню“ была распачата на паперы яшчэ ў чэрвені м.ц.в. Раённы актыў і ШКМ былі мобілізаваны ў ячэйкі на правядзенне баявой работы—за сілос.

Ініцыятыва комсамолу ішла ўгору

Комсамольская арганізацыя пачала барацьбу за корм. Прыступілі да будаўніцтва сілосных ям. А ў гэты час Райколгасасаюз намічае пабудавать у раёне... дзве бакшты і... 3 ямы (?). А пра індывідуальны сэктар зусім і забыліся. Гэтае „заданьне“ райколгас вызначыў таму, што ў час пасеўнай кампаніі ні колгасам ні індывідуальным бядняцка-серадняцкім гаспадаркам ня было раздана насення для сілосных культур.

Умоўнае с лосаваньне

Такім чынам праз некаторы час 1-ы рэйд комсамольскай арганізацыі быў асаджан. Выкапаныя 10 сілосных ям разваліліся і закіданы. І ня глядзячы на сыгналы „Чырвонай Палаччыны“, райарганізацыі ніякіх мер ня прынялі па сілосаванню. Толькі ў плане ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі напісана: „Пабудавать умоўна (!) 50 ям на 1000 тон сілоснай масы, а ў індывідуальных гаспадарках 130 ям на 1600 тон“. Тут, як бачыце, мы маем ужо другую ўстаноўку райколгасасаюзу і райвыканкому.

30-га ліпеня адбылася нарада ўсяго раённага актыву. Гаварылі аб правядзенні ударнымі тэмпамі ўборачнай і пасеўнай кампаніі. Для паездкі ў вёску было абрана 25 чалавек, якія павінны былі прабыць там 3 дні і ахапіць ні больш, ні менш, як 20 пытанняў: уборку, асеннюю сьнібу, рэалізацыю пазныкі „Пяцігодка—у чатыры тавы“, дарожную павінаасць, правесці міжнародны Чырвоны Дзень і шэраг іншых політычных пытанняў. Усю гэтую работу правесці за 3 дні. Такую ўстаноўку даў старшыня Волкаў і намесьнік

сакратара РК КП(б)В тав. шова.

— А што рабіць з месячнікам сілосавання?—адгукнуўся сакратар РК КСМ тав. Акасевіч.

— Ну, адначасова там у гэтае пытаньне,—паследаваў старшыні РВК—Волкава.

На гэтым і баста. „Урававалі магчыма (?!)“. У гэтым часе па сілосаванню нічога зроблена. Комсамольскія і партыйныя арганізацыі ня прынялі ніякіх крокаў да тых, хто гэтае важнейшае мерапрыемства ігноруе. ПЦ, ЦК ЛКСМБ і райкомы павінны прыняць рашучыя захады па будаўніцтву папяровых ям і траншэй.

Карпушэвіч

Не дапамагаюць

Пра Бягомельскі р-н ня пачалася, што сілосаванне так марудна і знаходзіцца пад папярэрым. Райком комсамолу а боку сьвінаў нарады сьвінаў лчэек, абгаварваў гэтае пытаньне на пленуме РК і г. д. Волкаў і інтэлігентныя старшыні раёнаў. Комсамольцы не валідуе тэхніка будавання сілосных ям а агрономіі раёну ім не дапамагаюць.

Паход ЛКСМБ па сьвінагадоўчым

„Мы ня ўнесены ў плян“

Пад шылдай „над намі ня капае“ многія вайнныя арганізацыі ігноруць разьвіццё сьвінагадоўлі

Да канца чыніка месяца засталася сорок восем дзён. За гэты час на ўсе 100 ям павінна быць закончана будаўніцтва сьвінарнікаў і комплектаваньне

„Я—старшыня РВК. Мясце гэта не датычыцца“

Пабудова сьвінарнікаў у Сьмілавіцкім раёне знаходзіцца пад пагрозай зрыву. Лесаатар'ял не падрыхтоваан, адпущаныя крэдыты скарыстаны для іншай патрэбы. На запытанні ў загадчыка зем. часткі, як ідзе пабудова сьвінарнікаў, ён адказаў:—„Цяпер мы заняты ўборачнай і асення-пасеўнай кампаніяй, а будаваць сьвінарнікі няма часу“. А калі старшыні РВК, тав. Шалегу, казалі аб тым, што будаўніцтву сьвінарнікаў зрываецца, ён адказаў яшчэ лепш:—„Я старшыня РВК. Мясце гэта не датычыцца“.

На гэты адказ кіраўнікоў раёну патрабна ўзяць слова Рабоча-Сялянскай Інспекцыі.

Рыгор Малаток.

Бяздзейнасць—у карысьць кулаку

Хоцімскія партыйныя і савецкія арганізацыі недаацэньваюць праблему сьвінагадоўлі. У раёне пляны па сьвінагадоўлі ня складзены і не даведзены да колгасаў і бядняцка-серадняцкай часткі вёскі. Райаграном лічыць, што калі ня дана кантрольнай лічбы па сьвінагадоўлі раёну, ня трэба гэтым і займацца. Бяздзейнасцю мясцовых арганізацый зрывае справу сьвінагадоўлі ў раёне.

бядняцка-серадняцкіх гаспадарак розныя чуткі. „Ня трэба адаваць сьвіней—іх адправіць за мяжу, альбо кулаком заліцаць“ і г. д. І дзякуючы гэтаму, шмат сьвінаматак і наогул сьвіней забіваюць. Мясцовыя арганізацыі ніякага адпору кулацкай хлусьні не даюць. Такая бяздзейнасць раённых арганізацый зрывае справу сьвінагадоўлі ў раёне.

Л. І. А.

Хопіць хлопаць вушамі!

Комсамольскія ячэйкі Лоеўскага раёну ніякага ўдзелу ў сьвінагадоўлі ня прымаюць. Так, Боркаўская ячэйка, якая знаходзіцца пры колгасе „Палеская Праўда № 1“, ня глядзячы на тое, што колгас мае сьвінаводчы ўхіл, зусім не дапамагае яму ў будаўніцтве сьвінарнікаў.

нагадоўлі—ня справа комсамольскай ячэйкі. І ня дзіва, бо РК ЛКСМБ ня даў ніякіх указанняў па гэтым пытаньню. Больш таго,—пытанне сьвінагадоўлі не абгаварана на бюро РК. Ня лепш справа і з сілосаваннем. Многія ячэйкі „спаборнічаюць“ на бяздзейнасць.

Клімянок.

Ад фабрык, заводаў, колгасных загонаў---за кнігу

МЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПОЛІТЭХНІКУМ СКОНЧЫЎ СВОЙ НАБОР. НОВАЯ КАДРЫ РАБОЧЫХ УЛІІСЯ ў ШЭРАГІ СТУДЭНТАЎ. МЕНБУ ТРЭСТ НАДЗВЫЧАЙНА МАРУДНА ВЯДЗЕ БУДАЎНІЦТВА ІНТЭРНТАЎ, ШТО ПАГРАЖАЕ ЗРЫВАМ ПАЧАТКУ ВУЧОБЫ. АМСАМОЛЦЫ ТЫП ВУЛЬФА ГАНЕБНА ўЦЯКАЮЦЬ З ФРОНТУ ПЯЦІГОДКІ. ЧУЖАКІ ЗНАЙШЛІ СВАЁ МЕСЦА У ГОМЕЛЬСКІМ БЕЛПЭДТЭХНІКУМЕ

МЕНДЗЯРЖПОЛІТЭХНІКУМ НА НОВЫХ РЭЙКАХ

Прыёмная камісія Менскага Дзяржаўнага Політэхнікуму ўжо скончыла сваю працу. Дзякуючы сталай працы грамадзянскай арганізацыі і дзяржаўнага Політэхнікуму шляхам арганізацыі брыгад па вярбоўцы і падрыхтоўцы рабочых пададзена 300 заяў у дзённы Політэхнікум і 400 заяў у ввечэрні Тэхнікум. Сёння ў Політэхнікум прынята 258 рабочых.

Трэба азначыць, што Політэхнікуму свачасова прыняў належны падрыхтоўкі да новаму навучальнаму году. Дзякуючы гэтым свачасова прапрацаваны навуковыя планы, праграмы, запіскі выкладчыкаў, як па спецыяльных прадметах, так і агульнанавуковых. Аднак, ня гледзячы на свачасовую падрыхтоўку Політэхнікуму, ёсць пагроза зрыву свачасовага пачатку заняткаў і навучальнага плану наогул. Асабліва гэта адчуваецца ў галіне размяшчэння часу паміж тэарэтычным і практычным навучаннем, маючы на ўвазе, што практыка ў большасці аддзяленняў Політэхнікуму ажыццяўляецца часам, бо яна носіць характар.

Галоўная перашкода—у адсутнасці памішкання для новага прыёмнага і аддзяленняў студэнтаў, кватэр для запрошаных у Політэхнікум выкладчыкаў спецыялістаў.

СЛУХАЙЦЕ, РАБОЧЫЯ МЕНБУДУ!

Адкрыты ліст студэнтаў Політэхнікуму да рабочых Менбуду)

ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!
Шпаркія тэмпы развіцця сацыялістычнага будаўніцтва, пастаўленыя партыяй і савецкай уладай, задача выканання пяцігодкі ў нашай краіне, вынікам росту нашай сацыялістычнай прамысловасці і развіцця пролетарскіх кадраў, кваліфікаваныя тэхнічныя сілы. Дзякуючы гэтаму, Наркамсаветы і адміністрацыя Менскага Дзяржаўнага Політэхнікуму пашлі на шляху павышэння колькасці выпускнага Політэхнікумаў спецыялістаў.
Набор на 1-шы курс Політэхнікуму павялічаны сёлага да 673 чалавек. Апрача набору ў Дзённы Політэхнікум, 400 чалавек рабочых і сялян ўжо займаюцца на падрыхтоўчых курсах. Адпаведна павялічаны выкладчыкаў і навуковых працаўнікоў, набыты ў адпаведнай колькасці навучальныя прылады і падручнікі, перапрацаваны навуковыя планы і праграмы ў сэнсе набліжэння іх да вытворчасці, курс навучання ў тэхнікуме скарачаны да 3-х год.
Але-ж свачасоваму пачатку працы ў будучым навучальным годзе пагражае небяспека зрыву з прычыны адсутнасці памішканняў студэнтаў. Тэмпы будаўніцтва Менбудам гэтых памішканняў вельмі марудны. Вялікія перабы і дастаўляў матэрыялаў, рабочай сілы, неабходнага ў пастапоўцы працы на пабудове нагаджаюць нормальнаму ходу будаўніцтва і свачасоваму сканчэнню будынку Політэхнікуму.

Агульны сход студэнтаў і супрацоўнікаў Політэхнікуму адзначае да нас з заклікам аказаць нам братэрскую, пролетарскую дапамогу ў барацьбе з рознымі хібама на пабудову шляхам перашкаджаюць працы, павысіць вытворчасць прамысловаму сна чэньню пабудов памішканняў і тэрнату і тэхнікуму. Агульны сход узяў у тым, што вы, рабочыя Менбуду, узяўшы бальшавіцкія тэмпы работы на пабудове дружэнтарскую дапамогу ў барацьбе за падрыхтоўку пролетарскіх кадраў для будаўніцтва і прамысловасці і выканаеце пабудову будынкаў і Політэхнікуму ў тэрмін
Па даручэнню сходу—КАМ СІА

Аб „удэкачо“ і „кар‘ерыстых“

Шмат часу траціць РБ КСМ стаўляючы на сходах пытаньне аб неабходнасці сапраўды пролетарскіх кадраў. Але прыглядзеўшыся добра да РБ КСМ, можна заўважыць, што ў многіх годных слоў і разважаньнях у выказанні партыі, каб выканаць задачы партыі, каб на справе адраіць праблему кадраў.
Надаўна група камсамольцаў сярод рабочых падала заяву аб

ня гледзячы на шматлікіх напамінак адпаведных арганізацый, будаўніцтва інтэрнатаў, майстэрняў і вучэбнага корпусу ідзе ні толькі марудна, але ў апошні месяц амаль што зусім спынена. Менбуд ня ўзяў належнай увагі будаўніцтва Політэхнікуму. Дадатковыя памішканствы ня будуцца; у НКА няма нават належных меркаванняў аб іх. Ремонт інтэрнатаў затрымліваецца з-за адсутнасці матэрыялаў і вельмі маруднага выкавання нарадаў на матэрыялы.

НК РСІ, ЦБ Пролетсуду і НБА неабходна звярнуць увагу на становішча будаўніцтва і хутчэйшы адвод памішканняў для заняткаў. Патрэбны 29 тысяч куб. метраў можа даць будынак АВБ, альбо былое коопэрацыйнае вучылішча. Адна часова з гэтым просім даць адпаведны паказанні Менбуду аб хутчэйшым сканчэнні будаўніцтва Політэхнікуму, інтэрнатаў і майстэрняў да 1-га кастрычніка г. г.

Неабходна звярнуць увагу НК РСІ і НКА, што з-за адсутнасці кватэр выкладчыкі могуць разьехацца, што бязумоўна пагражае зрывам заняткаў. Просім даць адпаведны ўказанні Менгарсавету аб выдзяленні будынку на 16-20 кватэр пад памішканні выкладчыкаў.
Л. К.

Тав. Федаравіч піша:

Зараз перад усімі савецкай краінай стаіць баявая і неадкладная задача—пролетары ачыя вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў. З мэтай поўнага забяспечэння неабходным контынгентам усіх навучальных устаноў, па ўсіх пролетарскіх раёнах раскінуліся курсы па падрыхтоўцы рабочых і батрацкай моладзі ў ВНУ і тэхнікумы. Курсны з вялікім поспехам заўважыліся моладзьню, якая ішла ад варштатаў фабрык і заводаў, ад сялянскіх загонаў.

Становішча з курсамі падрыхтоўкі ў ВНУ і тэхнікумы небяспечнае. Яно пагражае нам правільна вырашыць праблему кадраў, пагражае выкананню культурнай і гаспадарчай пяцігодкі. Калі я пішу адносна курсаў падрыхтоўкі, я, бязумоўна, бяру ў аснову свае курсы, якія існуюць у нас, у Барысаве. Але, прачытаўшы гэты ліст, я ўпэўнен, што той, хто знаёмы з становішчам курсаў, заўважыць тое-ж самае і ў с-бе.

Нішто ня стане адмаўляць тое, што ў нас вялікі наплыў толькі ў індустрыяльныя вышэйшыя і сярэднія навучальныя ўстановы. Я адмаўляюся даводзіць чаму імяна маюцца толькі чыгу ў індустрыяльныя ўстановы, але мяне здаецца, што гэта было-б ня так страшна, калі-б мы бяз усякіх пару-

У шэрагу месцаў новаму навучальнаму году пагражае зрыву з-за падрыхтоўкі памішканняў у дачыненні да устаноў.



Вось выгляд будаўніцтва школ. Тут шчыльна звязаны ўсе зьвязкі: Крумкач, праекты, тоўстыя колі... дэкавіны пах агідны.

шэнняў, на добраахвотных пачатках, праводзілі-б укомплектаваньне як у індустрыяльныя, так і педагогічныя і сельска-гаспадарчыя навучальныя ўстановы.
На сёньнешні дзень у нас атрымоўваецца так, што высока-пролетарская моладзь, якая вучыцца, пападае ў тыя навучальныя ўстановы, куды мы маем найменшы наплыў. Людзі пападаюць туды, куды яны па свайму жаданню не пайшлі-б.

„Колькі ваўка не гэдуй..“

Гэта вытрымка з ліста юнкора С. Федаравіча „Падрыхтоўка пад пагрознай зрыву“. У гэтым лісьце Федаравіч узяў мае пытаньне аб правільнасці крокаў Наркамсавету ў галіне ўкомплектавання навучальных устаноў. Федаравіч піша, што пачаўшая моладзь ідзе вучыцца. Аб гэтым сведчыць вялікі наплыў у навучальныя тэхнічныя ўстановы. Але НКА каля 75 проц. скончыўшыя курсы неіроўнае ў педагогічныя і сельска-гаспадарчыя навучальныя ўстановы. Так камсамольцы Вульф зрабіўся „ах яра“ яўпэдтэхнікуму, бо ён Вульф надвычайна здольны хлапец, мастак, імкнуўся ўвесць час у чыста і яго, як ахвяру, накіраваў у яўпэдтэхнікум. А далі я Федаравіч піша:

Непатрэбны ніякія довады для таго, каб паказаць, які з таго будзе студэнт, які яго будзе акадэмічнай пасьпяховасцю і які ён наогул будзе павяжаць свой далейшы лёс, калі ма яго сілком прымушэем пайсці вучыцца ў нежаданую навучальную ўстанову. У народзе існуе прыказка: „коўкі ваўка ні гэдуй, а ён усё ў с-бе глязіць“. Так і ты. Я і яны толькі жадаюць на прымеце, а

Дэзэртыры

раз у чалавека няма жадання, раз у яго няма да гэтай спецыяльнасці ніякага наўхілу,—усё роўна ён будзе старацца ў любую хвіліну ад яго ўільнуць. Вось твар майго таварыша Вульфа. Ён камсамалец—курсант падрыхтоўчых курсаў у індустрыяльнай тэхнікуме (такую назву яны мелі ў час ачынення курсаў). Досыць аднаго Вульфа і малюнак атрымаецца яскравы. Яго накіроўваюць у Яўпэдтэхнікум. Але-ж ці на гэта ён разлічваў? Ці дамаў ён, што яму прыдзецца быць ахвярай Яўпэдтэхнікуму?

Паміж іншым, ён мае вялікія здольнасці. Хто ня бачыў яго мастацкага малюнка? Калі гэта было, каб насьценгазэта выпускалася-б бяз удзелу мастака Вульфа? Хто з вялікім захапленнем рэмалявае розныя фішкі, плякаты і лезунгі? — сё Вульф! Вульф!

Так робяць шкурнікі

А цяпер... У яго адзімаюць гэтую любую яго справу, у яго адзімаюць увесць імпрэ паогул вучыцца, і ён кажа „Вось яночы курс, атрымаю ў знаймага ўрача паперы, што я... „хворы“ і справа скончана...“

А далей Федаравіч кажа: — Гэта, таварышы, адзім Вульф. А ці мала ёсць та іх у нас Вульфаў?

Так, таварыш Федаравіч, Вульфаў у нас яшчэ пакуль-што даво і Але трэба каб такіх Вульфаў было паменьш. Гэтыя Вульфы ні ў якім разе ня могуць назваць сябе камсамольцамі, бальшавікамі.
Мы змагаемся за пціго ку. Нам па рабны інжынер, мастакі, тэхнікі, інсталякі. Нам патрэбны людзі, кадры, якія-б змянілі твар нашай краіны, якія-б перабудавалі нашу гаспадарку, нашу культуру.

Савецкая Беларусь, разам з усімі Савецкімі Саюзам, вышла ў рашучы бальшавіцкі паход за культуру за пісьменнасць. Бяз пісьменнасці, бяз культуры немагчыма пабудова сацыялізму! Нем гчыма выкананьне пяці годкі! А ў нас у крыве, тав. Федаравіч, яшчэ дзесяткі і сотні тысяч сялян і рабочых (яніспыменных і малапспыменных). Яны шукаюць сывету, але не хапае людзей, якія маглі-б працаваць па ліквідцыі яніспыменнасці. Мы яшчэ ня здолелі ахапіць усю зветвару школамі, бо не хапае настаўнікаў, няма кадраў. Гэта—ня фронт пяцігодкі!

На гэты фронт!

Здолны таленавітыя камсамольцы тыпу Вульфа галасуюць і прапандуюць за пціго ку, за будаўніцтва. Яны паданілі лезунгі партыі а кадрах і пайшлі вырашаць гэтую праблему. Але ім не далі буда-

ваць вялікія будынкы і асібуды, а паслалі на вялікую будоўлю нашай культуры. І во ё ён кажа зрабіўся ахвярай. Ахвяра? Кго, тав. Федаравіч? Ахвярай Яўпэдтэхнікуму, — ці ахвярай нашага росту, ахвярай нашага будаўніцтва, ахвярай таго, што ў нас не хапае нас уніка, у нас не хапае працаўнікоў на культурным фронце?

Федаравіч бачыць у гэтай справе, што яна дзгубла свой правільны шлях тут ёсць некаторыя скажэньні і іх неабходна зараз жа выправіць. Якія скажэньні, тав. Федаравіч? Ці ведэшь ты аб тым, што толькі па РСФСР для пачатковага навучання патрэбны 34000 настаўнікаў? Ці ведэшь ты аб тым, што па старому варыянту пяцігодкі ў пэдагогічных навучальных установах РСФСР Наркамсаветы меркаваў набраць 16880 чалавек за 1928-29 навучальны год. А па новым варыянту ў тым-жа гдзе Наркамсаветы палічыў звыш 20000 чалавек? Ці ведэшь ты аб тым, што на Беларусі з усёй колькасці настаўнікаў толькі 8 проц. рабочых, што астатнія 92 проц. складаюцца з сялянства, з людзей духоўнага чыну і іншых? Ці задурачыся вы над тым, што будзе выхоўваць людзей барацьбою для сацыялістычнай прамысловасці? Не! Вы пачалі шукаць скажэньняў і перагібаў, вы пайшлі па шляху сымуляцыі, вы зьявіліся дезэртырамі з фронту пяцігодкі!

Усюды—байцамі за пяцігодку!

Сацыялізм булецца ня толькі ў магучых будынках і буйнай індустрыі, ня толькі інжынер зьяўляецца будаўніком і вырашалікам праблемы кадраў. Нашы аводы патрабуюць культурных кадраў. Іх трэба даць і ў першую чаргу іх даць павінен камсамол.

У канцы ліста Федаравіч піша: „Калі тут ёсць мае непаразуменьне, калі з майго боку ёсць непяняныя важнасць пытаньня, калі ёсць скажэньне гэтага пытаньня дык трэба грэць! І яшчэ раз грэць! Усіх Вульфаў, а разам з імі і мяне“...“

Так, тав. Федаравіч! Ня толькі грэць, але і бязлітасна біць трэба па тых пастроях і б'ць так, *аб гэтыя настроі былі выбіты раз на заўсёды. Вульф і яму падобныя зьяўляюцца дезэртырамі з фронту пяцігодкі. Наша задача: найлепей раставіць і скарыстаць свае сілы, але не для асабістых жаданьяў, а для патрэб сацыялізму і памятаць, што дзе-б мы ні працавалі, на якім-бы фронце ні былі, мы зьяўляемся байцамі сацыялістычнага будаўніцтва.

Л. Глезер.

Чужакі ў Гомельскім Белпэдтэхнікуме

Застаўся ўсяго месяц да выпуску 3-х курсаў Гомельскага Белпэдтэхнікуму. Праз месяц будзь выпускнацца настаўнікі, якія павінны зьявіцца памочнікамі партыйных і савецкіх арганізацый на вёсцы ў правядзеньні генэральнай лініі партыі і ў сацыялістычнай перабудове сельскай гаспадаркі. Але пры такой асьмечанасці тэхнікуму чужакіны ўсе выпускнікі здольны будць гэта выканаць.

Вось некаторыя факты засьмечанасці:

Рулаўскі—сын нап, агітуе сялян уступаць у колгас: „Хочаш стаяць у чарэ—ідзі ў колгас“.

Якубоўскі Сяргей—выкідае антысаміцкі контррэвалюцыйны лезунгі: „Бі жудоў, спасай Расію“, Лапаценка—прапаведвае правільнасць права-апортуністычных поглядаў Мамаева, Зазуля—прапаведвае правільнасць тэорыі Бухарына, кажучы: „Бухарын вельмі моцны тэарэтык і нішто яго тэорыі ня можа абвергнуць“. Студэнты нашы ніколі ня чыталі ў арыгінале тэорыю Бухарына, а толькі вытрымкі якія прыводзіць Сталін у кнізе аб правільным ухіле ва УсеКП(б)В, таму яны і кажуд, што Бухарын праў“.
Янчкін, выкарыстоўваўчы на-

шы некаторыя гаспадарчыя цяжкасці, сваваў добрыя боты, якія падбіўшы можна насіць, адмаўляецца хадзіць у тэхнікум, кажучы: „У мяне няма ботаў, а дастаць зараз відзе нельга“.

Праўда, студэнцкія калектывы падкіраўніцтвам партыі пачалі даў рашучы адпор, разбіўшы іх. Але яны канчаткова не дабіты і занялі чалавечую пазыцыю.

У сувязі з набліжэньнем выпуску 3-х курсаў, усе варожа настроеныя элементы пакідаюць свае чалавечыя пазыцыі, пераходзячы да актыўнага нападу на генэральную лінію партыі, скарыстоўваючы ўсе захады для паслабленьня моцы і згуртаванасці камсамольскага і студэнцкага калектыву, каб больш вольна папулярназаваць свае ідэйкі.
Пасообныя камсамольцы сабруюць з гэтымі чужакімі, падпаўшы пад іх уплыў (Марчанка—сын стражніка і інш.).

У Гомельскім Белпэдтэхнікуме ёсць і студжоры, якія шмат аб чым пішуд. Чаму нам ня выкрыць гэтыя хваравітыя зьявішчы, каб звярнуўшы увагу кіруючых арганізацый тэхнікуму і партыйна-савецкай грамадзасці зьнішчыць іх.
Сеначы.

